

План работы

аздараўленчага лагера з дзённым знаходжаннем “Сонейка”
дзяржаўнай установы адукацыі

“Валмянскі вучэбна-педагагічны комплекс дзіцячы сад – базавая школа”
на веснавых канікулах у перыяд з 29.03.2021 па 03.04.2021

Мэта:

арганізацыя адпачынку і аздараўлення вучняў установы адукацыі на веснавых канікулах;

стварэнне спрыяльных умоў для ўмацавання здароўя і арганізацыі вольнага часу дзяцей у час веснавых канікул.

Задачы:

арганізацыя грамадска карыснай занятасці непаўнагадовых у канікулярны перыяд;

прафілактыка дзіцячай безнагляднасці ў канікулярны час;

усебаковае развіццё асобы дзіцяці, раскрыццё яго здольнасцей;

ажыццяўленне працэсу сацыялізацыі асобы на аснове яе фізічнага і псіхічнага здароўя;

развіццё і замацаванне сувязей школы, сям’і, грамадскасці;

выхаванне культуры паводзін.

Чакаемыя вынікі работы лагера:

умацаванне здароўя школьнікаў;

развіццё ў школьнікаў інтарэса да заняткаў спортам;

умацаванне сяброўства і супрацоўніцтва паміж дзецьмі рознага ўзросту.

Дата	Мерапрыемствы	Час правядзення	Адказны
29.03 1-ы дзень – Кола сяброў і не толькі...	➤ Адкрыццё аздараўленчага лагера “Сонейка”: “Як цудоўна, што мы разам!”	9.00 – 09.30	Матусевіч Л.І.
	➤ Хвілінка бяспекі. Акцыя “Бяспечныя канікулы”. Правілы паводзін у час аздараўленчага лагера. Гутаркі аб правілах пажарнай бяспекі, правілах паводзін у грамадскіх месцах, на дарозе, каля вадаемаў, падчас правядзення спартыўна-масавых і культурных мерапрыемстваў.	10.00 – 11.00	
	➤ Інтэлектуальны марафон “Хачу ўсё ведаць”.	11.00 – 12.00	
	➤ Спартыўныя спаборніцтвы “Смелыя, дужыя, скрытныя”.	12.00 – 13.00	
	➤ Займальна-пазнавальная віктарына “Падарожжа ў краіну здароўя”.	13.00 – 13.30	
➤ Заняткі па інтарэсах.	14.00 – 14.30		

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Экскурсія ва ўстанову адукацыі “ЭкаТэхнаПарк – Волма”. ➤ Падвядзенне вынікаў работы за дзень. Хвілінка бяспекі “Служба выратавання – 101” 	14.30 – 15.30 15.45 – 16.00	
<p>30.03.</p> <p>2-і дзень – Наша здароўе – у нашых руках</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Хвілінка здароўя. Суразмоўе “Нам няма калі хварэць”. ➤ Літаратурны круіз “У краіне здароўя”. ➤ Спартыўныя спаборніцтвы “Наша здароўе – ў нашых руках”. ➤ Квэст-падарожжа “Лесвіца здароўя”. ➤ Прагляд і абмеркаванне відэаролікаў “Мы за здаровы лад жыцця”. ➤ Заняткі па інтарэсах. ➤ Гульнявая праграма на свежым паветры “Эстафета здароўя” (прафілактыка шкодных звычак). ➤ Падвядзенне вынікаў работы за дзень. Хвілінка бяспекі “Стань заўважным у цемры”. 	09.00 – 09.30 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 14.30 14.30 – 15.30 15.45 – 16.00	Рубанік Н.У.
<p>31.03.</p> <p>3-і дзень – Дзень інтэлекту- альных гульняў</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Хвілінка здаровага ладу жыцця “З фізкультурай мы сябруем – нам хваробы не страшны”. ➤ Інтэлектуальны турнір “Што? Дзе? Калі?”. ➤ Гульнёвая праграма “Эстафета здароўя”. ➤ Інтэлектуальная гульня “Слабое звяно” ➤ Фэстываль творчасці “Алё, мы шукаем таленты!”. ➤ Заняткі па інтарэсах. ➤ Працоўны дэсант па добраўпарадкаванні помніка загінуўшым у гады Вялікай Айчыннай вайны. ➤ Падвядзенне вынікаў работы за дзень. Хвілінка бяспекі “Што рабіць калі...” 	09.00 – 09.30 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 14.30 14.30 – 15.30 15.45 – 16.00	Жукоўская Г.М.
<p>01.04.</p> <p>4-ы дзень – Дзень экалогіі</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Хвілінка здароўя “Шкодныя звычкі”. ➤ Брэйн-рынг “Экалагічны калейдаскоп”. ➤ Спартыўная гадзіна. Спаборніцтвы “Вясёлыя старты”. ➤ Конкурс творчых работ “Мы ў адказе за ўсё жывое”. ➤ Віртуальнае падарожжа па старонках Чырвонай кнігі. ➤ Фота-крос “Прыгожае побач”. ➤ Падарожжа па экалагічнай сцэжцы. ➤ Падвядзенне вынікаў работы за дзень. Хвілінка бяспекі “Тваё жыццё- у тваіх руках!” 	09.00 – 09.30 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 14.30 14.30 – 15.30 15.45 – 16.00	Кудлянкова К.Ю.

<p>02.04. 5-ы дзень – Дзень бяспекі</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Хвілінка здароўя “Як захаваць зрок?”. ➤ Інфармацыйны партал “Піраміда ведаў”. ➤ Спартыўныя спаборніцтвы па настольнаму тэнісу. ➤ Тэрыторыя чытання “Ведай, памятай, выконвай!”. ➤ Акцыя “Спяшайцеся рабіць дабро”. ➤ Заняткі па інтарэсах. ➤ Практычны занятак “Дарога - не месца для гульняў”. ➤ Падвядзенне вынікаў работы за дзень. <p>Хвілінка бяспекі “Сацыяльным сеткам – НЕ, здароваму адпачынку – ТАК!”</p>	<p>09.00 – 09.30 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 14.30 14.30 – 15.30 15.45 – 16.00</p>	<p>Рудовіч І.І.</p>
<p>03.04. 6-ы дзень - Добрых спраў</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Хвілінка здароўя “Прафілактыка грыпу і COVID - 19”. ➤ Літаратурны дайджэст “Акадэмія геніяў” ➤ Спартыўная гадзіна. “Самы хуткі” - рухомыя гульні на свежым паветры. ➤ Гадзіна пазнанняў і адкрыццяў ➤ Урачыстая лінейка “Бывай, лагер!”. ➤ Акцыя “Сем добрых спраў” (дапамога настаўнікам-ветэранам, адзінокім і састарэлым людзям, людзям, якія маюць патрэбу ў дапамозе). ➤ Конкурс сяброўскіх пажаданняў. Калаж добрых спраў. Хвілінка бяспекі “Шлях дадому” 	<p>09.00 – 09.30 10.00 – 11.00 11.00 – 12.00 12.00 – 13.00 13.00 – 13.30 14.00 – 15.30 15.45 – 16.00</p>	<p>Лотыш Т.У.</p>

Кіраўнік здараўленчага лагера

А.Л.Бібік